

ЛІТАРАТУРНАЕ ПАДАРОЖЖА ПА БЕЛАРУСІ


Разам з Дзяржаўным музеем гісторыі
беларускай літаратуры



ХТО МЫ ТАКІЯ?

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры – гэта адзін з буйнейшых літаратурных музеяў нашай краіны і адзіны літаратурны музей, які займаецца дакументаваннем літаратурнага працэсу на Беларусі ў шырокім гістарычным кантэксце: ад часоў узнікнення пісьменства да сённяшніх дзён.






1. Найбуйнейшае
аб'яднанне літаратурных
музеяў краіны




2. Знаходзімся ў самым
цэнтры Мінска



3. Танны ўваходны квіток



4. Багатыя фонды музея



5. Разнастайнасць тэм
часовых экспазіцый



6. Незабыўныя ўражанні і
унікальныя веды

ЧАМУ ДА НАС ТРЭБА ЗАВІТАЦЬ?

ФОНДЫ МУЗЕЯ

Фонды Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры і яго філіялаў уяўляюць сабой унікальны збор музейных прадметаў, звязаных з гісторыяй беларускай літаратуры, і налічваюць звыш 108 тысяч адзінак захоўвання.

У яго складзе рарытэтных выданні старадрукаваных помнікаў XVII – XVIII стст., рукапісы, дакументы, фатаграфіі і асабістыя рэчы беларускіх пісьменнікаў XIX – XX стст., кнігі з аўтографамі, рэдкія адзінкі іканаграфіі і ілюстрацыі вядомых мастакоў Беларусі да твораў беларускай літаратуры.



НАШЫ ВЫСТАВЫ



Пастаянная экспазіцыя



Часовыя экспазіцыі



Перасоўныя выставы

ВІРТУАЛЬНЫЯ ВЫСТАВЫ

Калі Вы яшчэ не паспелі наведаць наш музей, на сайце можна знайсці раздзел "Віртуальныя выставы".

Хапайце смартфон, сканіруйце QR-код і завітвайце ў віртуальнае літаратурнае падарожжа.



МУЗЕЙНЫЯ ПАСЛУГІ

- Аглядныя і тэматычныя экскурсіі
- Музейна-педагагічныя заняткі
- Інтэрактыўныя праграмы
- Лекцыі
- Фота- і відэаздымкі ў музейных інтэр'ерах
- Арэнда залаў
- Правядзенне мерапрыемстваў, сустрэч з пісьменнікамі
- Праца ў фондах музея



СЯМЕЙНЫ КВІТОК



Запрашаем завітаць у музей усёй сям'ёй!

Прывабныя кошты на наведванне пастаяннай і часовых экспазіцый для сям'і да 5 чалавек.

Пры жаданні можна замовіць тэматычную экскурсію.



У нас можна не тільки трапіць на екскурсію, але і выкарыстаць музейны інтэр'ер для прафесійнай фотасэсіі.



БУККРОСІНГ У ЛІТАТУРНЫМ

Для аматараў кнігі і чытання ў музеі дзейнічае рух "БУККРОСІНГ".

ДЗЕ? Паліцы з кнігамі размешчаны ў фале музея на 1 паверсе.

ШТО РАБІЦЬ? Бярэш любую кнігу, а наўзамен прыносіш іншую, якая ўжо не патрэбна.

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ СВЯТОЧНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

Ноч музеяў
Восень у Завоссі
Кушлянскі фэст
Дзень ведаў у музеі
Міжнародны дзень аховы дзяцей
і шмат іншых мерапрыемстваў для ўсіх
катэгорый наведвальнікаў



НАШЫ ФІЛІЯЛЫ



НАШЫ ФІЛІЯЛЫ



МУЗЕЙ-СЯДЗІБА АДАМА МІЦКЕВІЧА "ЗАВОССЕ"

Шляхецкі двор другой паловы XVIII ст.

Месца для тых, хто любіць быць бліжэй да прыроды, і,
канешне, для ідэальных фатаграфій



У 1998 годзе, да 200-годдзя Адама Міцкевіча, сядзіба Завоссе была адноўлена па малюнках Эдуарда Паўловіча і Напалеона Орды. Сядзіба стала музеем, экспазіцыя якога прадстаўляе сабой шляхецкі двор другой паловы XVIII ст. і падобная да жывой ілюстрацыі паэмы «Пан Тадэвуш».

Адрас: 225315, в. Завоссе, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць
Тэлефон: +375 16 346-25-70



МУЗЕЙ-СЯДЗІБА ФРАНЦІШКА БАГУШЭВІЧА "КУШЛЯНЫ"



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай,
каб не ўмёрлі!

Fr. Buhachevich



Музей з'яўляецца ўнікальным месцам для аматараў беларускай літаратуры, дзе захаваная сядзіба (1896 г.), стары парк і абарадаюць магчымасць уявіць, як выглядаў шляхецкі маёнтак пісьменніка ў XIX стагоддзі. Менавіта ў Кушлянах Францішак Багушэвіч карпатліва працаваў над складаннем слоўніка беларускай мовы і напісаннем вершаў для новых зборнікаў.




Адрас: 231032, в. Кушляны, Смалгонскі раён, Гродзенская вобласць
Тэлефон: +375 15 929-81-69

ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА



У Цімкавічах прайшло дзяцінства і юнацтва будучага пісьменніка, з гэтымі мясцінамі і людзьмі ён быў звязаны ўсім сваім жыццём і творчасцю. Першы музей (з 1962 г.) быў школьным, а ў 1993 г. пераўтварыўся ў літаратурны. Экспазіцыя ўсебакова раскрывае творчую асобу Кузьмы Чорнага – празаіка, публіцыста, драматурга і памфлетыста.

Адрас: 223920, в. Цімкавічы, Капыльскі раён, Мінская вобласць
Тэлефон: +375 17 194-34-26



ФАЛЬВАРАК РАКУЦЁЎШЧЫНА



Фальварак Ракуцёўшчына – месца сімвалічнага вяртання Максіма Багдановіча на Беларусь, у шчаслівае лета 1911 года, напоўненае творчасцю і сустрэчамі з сябрамі. Наведвальніка чакае ўтульная атмасфера старога фальварка і крыніца жывой вады, якая натхняла паэта.

*Адрас: в.Ракуцёўшчына, Маладзечанскі раён,
Мінская вобласць*

Тэлефон: +375 17 670 26 41



МУЗЕЙ-ДАЧА ВАСІЛЯ БЫКАВА

Музей адкрыўся ў 2014 годзе. Галоўная адметная рыса музея ў яго максімальнай мемуарыяльнасці: пакінута ўсё як пры жыцці Васіля Быкава. Экспазіцыя паказвае побыт пісьменніка і савецкага інтэлігента сярэдзіны 1980-х гадоў. Кожны прадмет нагадвае пра тое, што калісьці тут кіпела жыццё, напоўненае радасцю і любоўю.

*Адрас: а.г. Ждановічы, вуліца 6-я Дачная, 62,
Мінскі раён, Мінская вобласць,
Тэлефон: +375 17 334 56 21*

*Музей працуе з 2 мая
па 30 верасня*



ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА



Музей презентуе спадчыну маладога генія беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя, аўтара кнігі “Вянок” і вершаў “Слуцкія ткачыхі”, “Зорка Венера”, “Пагоня”, якія сталіся сімваламі беларускай культуры. Класічная экспазіцыя і сучасныя мультымедычныя тэхналогіі пазнаёмяць з жыццём і паэтычным сусветам Багдановіча.

Адрас: 220029, г. Мінск, вул. М. Багдановіча, д. 7а,

тэл.: +375 17 363 07 61, +375 17 355 22 95

электронны адрас:

maksimbagdanovich@gmail.com



БЕЛАРУСКАЯ ХАТКА



Музей распавядае пра апошнюю сустрэчу Максіма Багдановіча з Радзімай. Поўнае пагружэнне ў гісторыю чакае наведвальніка ў мемарыяльным пакоі паэта, а экспазіцыя знаёміць з літаратурным і грамадскім жыццём Мінска пачатку XX стагоддзя. Завяршаецца экскурсія сцэнкамі з батлейкі, пра аднаўленне якой марыў Максім.

Адрас: г.Мінск, вул. Рабкораўская, 19
Тэлефон: +375 17 375-52-13



ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ



Адзіны мемарыяльны музей-кватэра паэта ў Беларусі. Размешчаны ў адным з нямногіх ацалелых у Мінску пасля Другой сусветнай вайны будынкаў у стылі мадэрн (архітэктар Г.Гай). У кватэры № 4 з 1951 па 1980 год жыў народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка. Экспазіцыя складаецца з мемарыяльнай і дакументальнай частак, якія падрабязна знаёмяць з жыццёвы і творчым шляхам паэта.



Адрас: 220030, г. Мінск,
вул. К. Маркса, 30
(на дамафоне
націснуць Музей 4),
тэл.: +375 17 363 97 50,
+375 17 342 09 81



ХАТА-МУЗЕЙ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

Дом быў адноўлены на месцы сядзібы сям'і П.Броўкі, якая жыла там з 1925 г. У новай хаце размешчана музейная экспазіцыя, якая складаецца з 2 частак – мемарыяльнай і літаратурнай. Шырока прадстаўлены этнаграфічныя матэрыялы і мемарыяльныя рэчы паэта, якія адлюстроўваюць перыяд яго жыцця ў вёсцы і ранні перыяд яго творчасці.

Адрас: в.Пуцілкавічы,
Ушацкі раён,
Віцебская вобласць
Тэлефон: +375 2158 3 22 64



МЫ Ё САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ

Прыгожыя фотаздымкі
і цікавыя навіны тут



Сайт bellitmuseum.by

Старонка на Facebook



facebook.com/bellitmuseum



vk.com/bellitmuseum

Усё толькі самае
актуальнае і цікавае

Літаратурны ў Instagram



instagram.com/bellitmuseum



Шукайце нас
на YouTube-канале



 **Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры**
281 падпісчык

ГЛАВНАЯ ВИДЕО ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛЫ ОБСУЖДЕНИЕ О КАНАЛЕ

Все видео ▶ ВОСПРОИЗВЕСТИ ВСЕ

 1:00:55	 2:30	 47:20	 1:52:54
Лекцыя Віктара Жыбуля да 110-годдзя з дня...	Віктар Жыбуль "Новы Ойча наш"	Адкрытая лекцыя Святланы Воцінавай "Нов..."	Лекцыя "Работа музея з наведвальнікамі:..."
49 просматров • 3 недели назад	15 просматров • 1 месяц назад	118 просматров • 2 месяца назад	36 просматров • 3 месяца назад

На нашым YouTube-канале Вы знойдзеце:

- анлайн-лекцыі,
- чытанкі-ліставанкі па матывах беларускіх казак,
- анлайн-чытанне твора У.Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім",
- і яшчэ шмат цікавага.

Падпісацца можна тут





РЭЖЫМ РАБОТЫ МУЗЕЯ

Экспазіцыя музея працуе:
аўторак – нядзеля
з 10:00 да 19:00
панядзелак – выхадны дзень.

Завітвайце!





КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Адрас

г. Мінск, вул. М.Багдановіча, 13

Электронная пошта

info@bellitmuseum.by

Тэлефон

+375 (17) 374-72-61 (прыёмная)

+375 (17) 363-56-21 (заказ экскурсій)

